

Тэлеграмы

„Няхай жывуць саветы“

Рэволюцыйны рух усё больш ахапляе пролетарскія масы Парыжу

ПАРЫЖ, 9. Побач з разгортваннем барацьбы за зарплату сярод парыжскіх металістых (деманстрацыя рабочых электратрасту „Дон Тон“) пад кіраўніцтвам ўнітарных профсаюзаў зараз вядзецца падрыхтоўка барацьбы чыгуначнікаў, які дзяржаўных, так і прыватных кампаній за павышэнне мінімуму, за ўвядзенне 40-гадзіннага рабочага тыдню і за пераход на 7-гадзінны працоўны дзень.

Тав. Кашан, які з'явіўся на трыбуне быў сустрэты авацыямі і крыкамі: „Няхай жывуць саветы“, „Патрабуем амністыі“.

Дзеці працуюць за дарослых

На адной тэкстыльнай фабрыцы ў г. Дэлзі (Англія) маладых рабочых, якія дасягнулі 18 год, безадкладна звальняюць, бо прадпрыемц прынялі новае жадае плаціць вышэй мінімальнай стаўкі, устаноўленай для падлеткаў (згодна існуючаму тарифу, маладыя рабочыя, дасягнуўшы 18 год, павінны атлачвацца вышэй).

Тав. Кашан зрабіў гарачую прамову, у якой выкрываў адраджэнцкую ролю рэфармістскіх, рэальную палітыку ўраду.

Новым старшынёй ЦК абраны старшыня Усеўкраінскага камітэту гарнякоў І. М. Сьмірноў.

Заклік да аб'яднання супроць СССР

БЭРАІН, 8. Орган цяжкай прамысловасці „Дэйчэ Бэргверк Цейтунг“ у артыкуле, прысьвечаным другой гагаснай канферэнцыі робіць шэраг выпадкаў супроць Саветаў Саюза.

Тав. Кашан зрабіў гарачую прамову, у якой аб'яднацца са сваімі былымі праціўнікамі для барацьбы з агульным ворагамі Эўропы“.

У ЦК УсеЛКСМ

МАСКВА, 9. ЦК УсеЛКСМ вырашыў пачаць усесаюзны збор прадметаў экспорту шляхам правядзення месячніку. Пачатак месячніку для ўсіх арганізацый—15 студзеня г. году.

Тав. Кашан зрабіў гарачую прамову, у якой аб'яднацца са сваімі былымі праціўнікамі для барацьбы з агульным ворагамі Эўропы“.

Рост комсамольскай арганізацыі Самарскай кавалерыйскай дывізіі

За апошнія тры месяцы 1929 г. (кастрычнік-снежань) рост комсамольскай арганізацыі Самарскай кавалерыйскай дывізіі паступіў: Усяго прынята ў комсамол—94 чалавекі.

Тав. Кашан зрабіў гарачую прамову, у якой аб'яднацца са сваімі былымі праціўнікамі для барацьбы з агульным ворагамі Эўропы“.

Па СССР

Тав. Шварц вызвалены ад абавязкаў старшыні ЦК гарнякоў

Пленум абраў старшынёй ЦК тав. Сьмірнова

МАСКВА, 8. Скопчыў сваю працу пленум ЦК гарнякоў. З прычыны пераходу на гаспадарчую работу, пленум вызваў ад абавязкаў старшыні ЦК гарнякоў Сымона Шварца, пакінуўшы яго членам прэзідыуму ЦК.

800 брыгад для правядзення вясновай пасеўкампаніі

МАСКВА. ЦК саюзу сельска-гаспадарчых рабочых арганізуе 800 брыгад рамонтных рабочых прапрацаўнікоў для правядзення вясновай пасеўнай кампаніі

Пачалася зімовая пуціна

ТАГАНРОГ, 6.—У Таганрогскіх затоцы Азоўскага мора пачалася зімовая пуціна, якая павінна даць 44 тысячы цэнтнераў рыбы.

Знойдзены вялізарныя залежы жалезнай руды

ЧЭЛЯБІНСК, 9. Батрак Гадзі знайшоў каля вёскі Алеманева вялізарныя залежы жалезнай руды.

Нарада чытачоў „Чырвонай Зьмены“ Копыльскага раёну

Копыльскі райком комсамолу (Меншчына) на 12-ае студзеня 1930 году склікае раўняную нараду чытачоў і палічыкаў газеты „Чырвоная Зьмена“.

Будуецца новы горад—Магнітагорск

У глушы Уралу, каля гары Магнітай, будуецца на зусім новых прынцыпах горад Магнітагорск. У адрозненне ад гарадоў старога тыпу, Магнітагорск павінен уяўляць сабою цэлы шэраг комун, аб'яднаных агульнай гаспадаркай.

жыць насельніцтва прадуктамі харчавання (у гэтым відае і паўфабрыкатамі). На фабрыч-кухні будзе знаходзіцца кандытарская, каўбасная і іншыя дапаможныя прадпрыемствы.

Юнкоры пішуць

* У СТАРАСЕЛЬСКОЙ СЯМІГОДЦЫ (АРШАНШЧЫНА) праца грамадскіх арганізацый, МОПР і Асоавіаэхму пастаўлена добра, у іх удзельнічаюць амаль усе вучні школы.

на практыцы. Комсамольцы: ЦИТА ДРЫК і ХЭЙФЕЦ не плацілі 8-9 месяцаў членскіх адплат.

* ПА ДУКОРСКИМ СЕЛЬСАВЕЦЕ НАЛІЧВАЕЦА 65 БАТРАКОЎ.

КАВАЛЕРЫСТ * ДУКОРСКУЮ КОМСАМОЛСКУЮ ЯЧЭЙКУ наведваюць комсамольцы вячэрняга рабфака.

* ЧЫРВОНА-СЛАБОЦКАЯ ЯЧЭЙКА КОМСАМОЛУ ЗУСІМ ніякай працы не правяла па апошніх важнейшых палітычных кампаніях.

* СТАРА-БАРЫСАЎСКАЯ ЯЧЭЙКА КОМСАМОЛУ шырока разгарнула працу сярод батрацтва ў ваколічных вёсках.

* ПРЫ МАРЫНА-ГОРСКИМ СЕЛЬСКА ГАСПАДАРЧЫМ ТЭХНІКУМЕ КОМСАМОЛЬСКАЯ ЯЧЭЙКА сваю работу праводзіць дрэнна.

* НОВАКОВІЦКІ РАЁН (БЕШАНОВІЦКІ РАЁН) зараз лічвае 46 чалавек. Работа ў ёй пастаўлена слаба.

* ПРЫ МАРЫНА-ГОРСКИМ СЕЛЬСКА ГАСПАДАРЧЫМ ТЭХНІКУМЕ КОМСАМОЛЬСКАЯ ЯЧЭЙКА сваю работу праводзіць дрэнна.

* СТАРА-БАРЫСАЎСКАЯ ЯЧЭЙКА КОМСАМОЛУ шырока разгарнула працу сярод батрацтва ў ваколічных вёсках.

* ПРЫ МАРЫНА-ГОРСКИМ СЕЛЬСКА ГАСПАДАРЧЫМ ТЭХНІКУМЕ КОМСАМОЛЬСКАЯ ЯЧЭЙКА сваю работу праводзіць дрэнна.

* СТАРА-БАРЫСАЎСКАЯ ЯЧЭЙКА КОМСАМОЛУ шырока разгарнула працу сярод батрацтва ў ваколічных вёсках.

* ПРЫ МАРЫНА-ГОРСКИМ СЕЛЬСКА ГАСПАДАРЧЫМ ТЭХНІКУМЕ КОМСАМОЛЬСКАЯ ЯЧЭЙКА сваю работу праводзіць дрэнна.

* СТАРА-БАРЫСАЎСКАЯ ЯЧЭЙКА КОМСАМОЛУ шырока разгарнула працу сярод батрацтва ў ваколічных вёсках.

* ПРЫ МАРЫНА-ГОРСКИМ СЕЛЬСКА ГАСПАДАРЧЫМ ТЭХНІКУМЕ КОМСАМОЛЬСКАЯ ЯЧЭЙКА сваю работу праводзіць дрэнна.

* СТАРА-БАРЫСАЎСКАЯ ЯЧЭЙКА КОМСАМОЛУ шырока разгарнула працу сярод батрацтва ў ваколічных вёсках.

* ПРЫ МАРЫНА-ГОРСКИМ СЕЛЬСКА ГАСПАДАРЧЫМ ТЭХНІКУМЕ КОМСАМОЛЬСКАЯ ЯЧЭЙКА сваю работу праводзіць дрэнна.

* СТАРА-БАРЫСАЎСКАЯ ЯЧЭЙКА КОМСАМОЛУ шырока разгарнула працу сярод батрацтва ў ваколічных вёсках.

* ПРЫ МАРЫНА-ГОРСКИМ СЕЛЬСКА ГАСПАДАРЧЫМ ТЭХНІКУМЕ КОМСАМОЛЬСКАЯ ЯЧЭЙКА сваю работу праводзіць дрэнна.

* СТАРА-БАРЫСАЎСКАЯ ЯЧЭЙКА КОМСАМОЛУ шырока разгарнула працу сярод батрацтва ў ваколічных вёсках.

Запрашаем на дыспут

Ячэйка комсамольскіх курсаў пры Комвузе сумесна з ячэйкай АБВШ 11-1—1930 году, а 5-й гадзіне ўвечары, у памяшканні Комвузу (Універсытэцкага, 27, 4-ты паверх) праводзіць дыспут на лісту двух студэнтаў ленінградскага ўніверсытэту („Ком. Права“ за 7-1—30 г.).

А. ДЖЭЛІЎ